



ЧЫМ
КАШТОЎНЫЯ
ГІСТОРЫІ
СЯМІ

5

ЗМЯНІЦЬ
ПАДЫХОДЫ
ДА АДХОДАЎ

МС



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

2 ЛІСТАПАДА 2018 г.
ПЯТНІЦА
№ 212 (28828)

9-24 стар.

МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ

+TV ПРАГРАМА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫПАРЧЫНКА І ДЭПУТАТАў МЯСЦОВЫХ САВЕТАў

ЦЫТАТА ДНЯ



**Уладзімір КУХАРАЎ,
намеснік
прэм'ер-міністра:**

«Тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі ў 2019 годзе вырастуць не больш як на \$5 у эквіваленце. Сёння гэтая работа практычна завершана. Праект дакумента, які ўстанавіць тарыфы на новы год, плануецца падрыхтаваць да сярэдзіны лістапада. Мясцовыя органы ўлады прадставілі планава-разліковыя цэны на ЖКП, гэтая інфармацыя абагульненая Мінжылкамгасам і перададзена ў Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю».



25-ы СТАРТ «ЛІСТАПАДА»

Сёння ў кіна-
тэатры «Масква»
адкрыецца 25-ы
Мінскі міжнарод-

ны кінафестываль «Лістапад», што пройдзе пад
слоганам «Пазнаючы белы свет» з прысвячэн-
нем рэжысёру Кіры Муратавай. Госці пройдуць
па чырвонай дывановай дарожцы, звернуцца
да чвэрці стагоддзя гісторыі кінафоруму і па-
глядзяць фільм адкрыцця «Халодная вайна»
Паўла Паўлікоўскі. Па традыцыі падчас цыры-
моніі будзе ўручаны прыз Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь «За захаванне і развіццё традыцый
духоўнасці ў кінамастацтве», а ў якасці сімва-

лічнага старту «Лістапада» на сцэне аб штатыў
кінакамеры будзе разбіта талерка. Ганаровымі
гасцямі цырымоніі і кінафестывалю стануць ак-
трыса тэатра і кіно Святлана Немаляева і акцёр і
рэжысёр з Узбекістана Рустам Сагдулаеў. Ужо
заўтра на асноўных пляцоўках пачнуцца паказы
конкурсных фільмаў. **З нагоды адкрыцця юбі-
лейнага «Лістапада» Прэзідэнт краіны Аляк-
сандр Лукашэнка накіраваў сваё віншаванне
гасцям і ўдзельнікам кінафоруму.**

«Ужо чвэрць стагоддзя наш кінафорум прад-
стаўляе аўдыторыі цікавыя, якасныя і глыбокія
фільмы, выконваючы высокую асветніцкую мі-
сію і захоўваючы прыхільнасць сваім прынцы-

пам і традыцыям. Склад удзельнікаў фесту,
што расце з году ў год, — нагляднае пацвяр-
джэнне яго аўтарытэту сярод прафесіяналаў і
аматараў кінамастацтва.

На фестывалі заўсёды пануе атмасфера
творчай свабоды, няспыннага духоўнага по-
шуку і сумленнага спаборніцтва.

Перакананы, што сёлетні «Лістапад» пара-
дуе нас шырокай панарамай сучаснага кінема-
тографа, падорыць гучныя прэм'еры і яркія су-
стрэчы з выдатнымі майстрамі і ўзыходзячымі
зоркамі сусветнага экрана, стане сапраўдным
святам для тых, хто стварае, глядзіць і любіць
кіно», — гаворыцца ў віншаванні.



ПРАЦУЙЦЕ Ў БЯСПЕЦЫ!

Інжынер па ахове працы
Магілёўскага завода
ліфтавага машынабудавання
Ганна ГУСЕВА.

Фота БелТА



КОРАТКА

- На БелАЭС прыступілі да зборкі рэактара першага энергаблока.
- «Беларуснафта» здабыла 135-мільённую тону нафты ў краіне.



- Беларускія народныя казкі будуць выдадзены ў Бялградзе на сербскай мове.

- «Белпошта» пачала прыём заказаў на віншаванне ад Дзёда Мароза.

- Ваенная драма «Ідзі і глядзі» з залатой калекцыі «Беларусьфільма» ўвайшла ў сотню найлепшых неангламоўных фільмаў па версіі брытанскай тэлерадыёкампаніі BBC.

- Мытнікі Беларусь, Літва і Латвія дамовіліся аб мерах па памяншэнні чэргаў у пунктах пропуску.



ХРОНІКА ПІКІРУЮЧАГА БАМБАРДЗІРОЎШЧЫКА

У Клічаўскім раёне пошукавікі падымаюць
савецкі самалёт часоў Вялікай Айчыннай вайны

Мастацкі фільм Навума Бірмана па аднайменнай аповесці Уладзіміра Куніна тут ні пры чым. Хаця гісторыя са збітым падчас вайны савецкім самалётам, які рухнуў у балота Клічаўскага раёна побач з пасёлкам Ганчанскі, магла б легчы ў аснову яшчэ адной не менш захапляльнай мастацкай стужкі. Мясцовы жыхар Аляксандр Заблоцкі ўспамінае, што баявая машына

спікіравала за 300 метраў ад бабулінага агарода. Так расказваў яму бацька, якому ў 1943-м было ўсяго 15 гадоў. Зараз варонка зарасла хмызняком, зацягнулася мохам, чарнічникам і папараццю, вакол яе глухой сцяной стаіць лес. І магчыма, самалёт так бы і кануў у невядомасць, калі б не пошукавікі, якім Заблоцкі расказаў усю гэту гісторыю.



Пра паходжанне гэтага надпісу
расказа падняты самалёт.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008



СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!

Ідзе падпіска на «Звязду»
на I квартал і I паўгоддзе 2019 года.

Заставайцеся
з намі —
будзе
цікава!